

# Бога Бабулькі

— Прабачце, можна сесьці і разам з вамі побач на сонца паглядзець? —  
кабета ўжо старая на ўскраек лаўкі села,  
дзе бабка ў барме друзлай у промнях косьці грэла.

— Як цудна! — Дык, канечне, ня тое, што ў зямельцы на могілках ляжаць!  
Наўкола сынег паліўся ды сінюкі съпявалі,  
дзьве бабці нетаропка гамонку зачыналі.

— Настаўніцай у школцы усё жыцьцё рабіла,  
ды што тут гаварыць, —  
я хатній гаспадарцы вучыла ў ёй дзяўчынак,  
па ўзросту скарацілі, пайшла на адпачынак.

— А я была забойцай, па турмах вандравала, —  
такое вось быцьцё, —  
за тое, што аднойчы забіла дзесяць хлопцаў  
я дваццаць год з калючай драцінай праз ваконца

на сонейка глядзела, і ўсё ж такі шкадую,  
што не забіла больш.

— Табе з душой зайдрошчу, ты дай мне, баба, веры, —  
Заўжды жадала стрэліць, — ды зачыняла дзьверы...